



**Маці змагаюцца
супраць
наркотыкаў
СТАР. 4**



**Фальварак
адраджаюць...
медыкі
СТАР. 8**



**Праграма
кінафестывалю
СТАР. 11**

ЦЫТАТА ДНЯ



**Уладзімір ЗІНОЎСКІ,
міністр эканомікі:**

«За бягучую пяцігодку нам трэба будзе рэалізаваць больш як 80 буйных інвестыцыйных праектаў на суму каля \$30 млрд, з іх \$16 млрд — знешнія. Толькі Кітаем для Беларусі зарэзервавана \$7 млрд. Сёння мы з кітайскімі калегамі працуем над выкананнем стратэгіі сумесных дзеянняў, якія прадугледжваюць стварэнне канкрэтных праектаў. Магчыма, іх будзе няшмат — 10—20, але яны павінны быць рэальна запатрабаваныя, забяспечваць рост ВУП, а галоўнае — быць нацэленыя на нарошчванне інавацыйнага складніка. Сусветны ВУП будзе прырастаць штогод каля 3%, ВУП Расіі — на 2—3%, Еўрасаюза — каля 2%. Акрамя таго, чакаецца дынамічнае развіццё Кітая, Казахстана і Украіны. Таму вектар супрацоўніцтва з імі застаецца адным са значных фактараў забеспячэння эканамічнага росту і ў нас».

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 21.10.2017 г.

Долар ЗША		1,9550 ▼
Еўра		2,3075 ▼
Рас. руб.		0,0339 ▼
Укр. грыўня		0,0736 ▼

ISSN 1990 - 763X



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

ЗВЯЗДА

21

КАСТРЫЧНИКА 2017 г.

СУБОТА

№204 (28568)

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

ПА ПУНКТАХ

**У Палацы Незалежнасці
абмеркавалі стан
жыллёва-камунальнай гаспадаркі**

У рамках рэспубліканскага семінара «Аб удасканаленні і развіцці жыллёва-камунальнай гаспадаркі краіны» на ўзроўні кіраўніка дзяржавы былі разгледжаны пытанні кошту паслуг ЖКГ, тарыфаў, рамонту жылля, цеплазабеспячэння, абыходжання з адходамі, водазабеспячэння і водаадвядзення, працоўнай дысцыпліны і кадравай палітыкі сферы. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, які вёў пленарнае пасяджэнне семінара, даў шэраг прамых даручэнняў кіраўнікам галіны, адказным урадавым асобам, а таксама губернатарам.

СТАР. 2



Фота БЕЛТА

ВОСЕНЬСКІ КАБРЫЯЛЕТ



Фота Анастасія КІСЕЛЧУКА

У Нясвіжскім парку.

■ Звяздоўскія вандроўкі

АДКРЫВАЮЧЫ БЕЛАРУСЬ

Ідэя гэтага праекта лунала ў паветры. Сутнасць: убачыць рэгіёны Беларусі вачыма ўласных карэспандэнтаў «Звязды» з іншых абласцей. З аднаго боку, гэта дае магчымасць паглядзець на звыклае свежым поглядам. Зноў і зноў адкрыць для сябе сваю Радзіму. З другога — лепш даведацца не толькі пра тое, чым ганарыцца, або што жадае папулярызаваць той ці іншы рэгіён, але і адзін пра аднаго. Бо гэта добрая нагода для сустрэчы і нефармальных зносін, без якіх немагчымая ніводная сапраўдная вандроўка. Першая вобласць, якую мы абралі, — Гродзенская. І тэма вандроўкі вызначылася амаль сама сабой — турыстычны патэнцыял. Такім чынам, уласныя карэспандэнты «Звязды» з Магілёва, Брэста і Гомеля дзеляцца сёння сваімі ўражаннямі ад першай сумеснай паездкі ў адзін з самых любімых усімі беларусамі гарадоў.

СТАР. 8-9



Фота Ірыны АСТАШКЕВІЧ